

## **План работы бібліятэк ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на люты 2021 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе прымуць удзел у праектах, праграмах і акцыях:

1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;
2. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.;
3. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;
5. Бібліятэчная акцыя BOOK-LOOK “Книжный драйв”;

### **Мастоўская раённая бібліятэка**

- “420 гадоў з часу атрымання граматы на магдэбурскае права г.Масты (1601г.)” – электронная прэзентацыя, 10.02
- “Лучшие стихи мира о любви” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – электронная прэзентацыя, 12.02
- “А годы как птицы!” (анлайн пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Добрыя сустрэчы”) – віртуальная віктарына, 17.02
- “Родная мова – цудоўная мова” (да Міжнароднага дня роднай мовы) – віртуальная віктарына, 19.02
- “Святло паэзіі Максіма Багдановіча” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн чытанне вершаў, 25.02
- “Кнігі ў жыцці тваёй сям’і” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – відэаагляд, 26.02

### **філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”**

- “Путешествуем с книгой” (анлайн “Библиобродилка”) – анлайн-прагулкі, люты
- “Поэты и писатели о зиме” – кніжная эстафета, 09.02
- “В стране веселого детства” (да 115-годдзя з дня нараджэння А.Барто, аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – літаратурны клінч, 17.02

### **філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”**

- “Галина-кудесница” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”) – творчая выстава, 10.02
- “Грыбок, грыбок, выстаў лабок” (да 65-годдзя з дня нараджэння У.Ягоўдзіка) – анлайн-агляд, 14.02
- “Мы с Тamarой...” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”, да 115-годдзя з дня нараджэння А.Барто) – анлайн чытанні, 17.02
- “Гаворым па-беларуску” – анлайн-тэст, 21.02
- “Поделка папе” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – дзіцячы хэнд-мэйд, 23.02

### **філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”**

- “А на зямлі яго не згасне свет...” (да 100 гадоў з дня нараджэння І.Мележа) – відэаагляд кніг, 07.02
- “Свечи. Музыка. Стихи” (да Сусветнага дня закаханых, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – літаратурна-музычны вечар, 12.02
- “Гучы, мая родная мова” (да Міжнароднага дня роднай мовы) – свята, 19.02
- “Бесконечность любви, бесконечность печали...” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – відэаагляд кнігі Н.Батраковай, 21.02
- “Счастлива будет ваша семья, если чтением увлечена” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – літаратурны вечар, 24.02

### **філіял “Дубненская сельская бібліятэка”**

- І.Мележ “Людзі на балоце” (да 100-годдзя з дня нараджэння І.Мележа) – водгук на кнігу, 08.02
- “Масленица – честная, да проказница большая” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”, аматарскае аб’яднанне “Селяночка”) – пасяджэнне, 27.02

### **філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”**

- “Стоп, вірус” – гадзіна перасцярогі (анлайн), 13.02
- “Як званочак звініць наша родная мова” (аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – гадзіна роднай мовы, 19.02
- “Знакаміты зямляк: Котаў Сяргей Міхайлавіч” (да 80-годдзя з дня нараджэння) – гадзіна ўспамін, 20.02

### **філіял “Лунненская сельская бібліятэка”**

- “Верш пра каханне” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”, анлайн-праект “І застаўся ты ў нашых душах”) – анлайн чытанне вершаў М.Багдановіча, 19.02
- “Путешествие туда без обратно” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам, раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”) – відэа-ролік, 26.02

### **філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”**

- “Летапісец палескай зямлі” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”, да 100-годдзя з дня нараджэння І.Мележа) – анлайн-гадзіна, 06.02
- “Чытаем і гаворым на роднай мове” (да Года народнага адзінства) – турнір знаўцаў, 19.02
- “Дзед Прыродавед аб тайнах і загадках прыроды” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – анлайн-гутарка па кнігах Галіны і Сяргея Трафімавых, 28.02

### **філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”**

- “Зіма-чараўніца” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн чытанні, 03.02
- “А на зямлі яго не згасне свет” (да 100-годдзя з дня нараджэння І.Мележа) – літаратурны вечар, 07.02
- “Вядомы беларускі казачнік І.Мазалеўскі” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “Родам з нашай зямлі”) – анлайн-інфарміна, 12.02
- “Гучы родная мова” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь. ВУ”) – літаратурна-музычная кампазіцыя, 21.02
- “Семейная книга месяца” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – хіт-парад, 26.02

### **філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”**

- “Карта роднай Беларусі” (да Года народнага адзінства, бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия онлайн”) – чытанне верша К.Жука, 03.02
- “Жыў лёсам людзей на балоце” (да 100-годдзя з дня нараджэння І.Мележа) – анлайн-інфарміна, 07.02
- “Обо всем на свете в журнале и газете” (аматарскае аб’яднанне “Встреча”) – гадзіна рэкламы, 20.02
- “Привычки, ведущие в бездну” (да Дня барацьбы з наркаманіяй і наркабізнесам, раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”) – анлайн-урок, 28.02

### **філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”**

- “Ён дараваў несмяротнасць людзям на балоце” (да 100-годдзя з дня нараджэння І.Мележа) – кніжная выстава, 03.02
- “О малой родине стихами” (бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 06.02
- “Вершы пра родную мову” (бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 07.02
- “Наше славное прошлое” (аматарскае аб’яднанне “Зносіны”) – літаратурна-музычная кампазіцыя, 14.02

### **філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”**

- “Не просто жить, а быть здоровым” (аматарскае аб’яднанне “Карані”) – пасяджэнне, 05.02
- “Курэнне, альбо здароўе?” – урок, 07.02
- Кніга “Повязь вякоў беларускі ручнік” (бібліятэчная акцыя BOOK-LOOK “Книжный драйв”), 18.02

### **філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”**

- “Дом, в котором живут книжки” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – экскурсія, 12.02
- “Сонечныя пялёсткі” (бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия онлайн”) – анлайн чытанні, 14.02

**філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”**

- “Пясняр палескай душы” (да 100-годдзя з дня нараджэння І.Мележа) – віртуальная інфарміна, 06.02

- “Все начинается с любви” (бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанні, 13.02

- “Мовы пяшчотнай сузор’е” (бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне верша, 20.02

**філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”**

- “Живут в моем сердце стихи” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”) – гадзіна паэзіі, 13.02

**філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”**

- “Нашы кнігі чакаюць сяброў” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – выстава-роздум, 06.02

- “Дарогі, сцежкі, краявіды” (да 100-годдзя з дня нараджэння І.Мележа) – літаратурная даведка, 07.02

- “Знаёмая з дзяцінства” (бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”, да 115-годдзя з дня нараджэння А.Барто) – анлайн-чытанне вершаў, 17.02

- “Іх імёны ў гісторыі вёскі. Былі, ёсць і будуць” – краязнаўчая хвіліна, 20.02

- “Каб гэта ўсё не стала доляй сына” (да Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных сіл РБ) – анлайн-паведамленне, 21.02

- “Край мой Прынёманскі” (бібліятэчны інтэрнет-праекта “Поэзия онлайн”) – чытанне вершаў паэтаў Мастоўшчыны, 22.02

“Аб абрадах і традыцыях: Масленіца” (аматарская аб’яднанне “Сердца, открытые добру”) – выстава-дэгустацыя, 27.02

- “Падарожжа ў вёску мінулага” – анлайн-паведамленне, 28.02

*У сувязі са складанай эпідэміялагічнай сітуацыяй, выкліканай каронавірусам 2019-nCoV, большасць масавых мерапрыемстваў у бібліятэках перайшлі ў фармат анлайн. Пры паляпшэнні сітуацыі масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках будуць праведзены ў адпаведнасці з гадавым планам.*

Дырэктар

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах